

# ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК КП(б) БЕЛАРУСІ, СОУНДРКОМА  
І ПРЕЗІДУМУ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БССР

№ 52 (7219)

Пятніца, 11 жніўня 1944 г.

Цена 20 к.

## САМАЯ ПАЧЭСНАЯ ЗАДАЧА КАЛГАСНАЙ ВЁСКІ

У адзінім працоўным парыве  
узнілося калгаснае сялянства  
вызваленай ад німецкіх акупан-  
таў Савецкай Беларусі на ўборку  
ураджаю.

Уборка ўраджаю ў нашай рэ-  
спубліцы разгортаецца ў гэтым  
годзе ў асаблівых умовах. Тры  
гады наша зямля марнела ў ня-  
волі. Тры гады крывяжэрны вое-  
ваг разбураў раней квітнеўшыя  
калгасы, наліў і знішчаў наша  
лабро, катаўшы нашых людзей,  
спусташаў нашу родную зямлю.  
Вораг імкнуўся ператварыць  
калгаснікаў — сапраўдных гаспада-  
ров зямлі — у паслухмленых ра-  
боў. Нічога з гэтага не атрыма-  
лася! Беларускае сялянства, якое  
за годы савецкай улады пазнала  
радасць вольнага заможнага  
калгаснага жыцця, не пакарыла-  
сь акупантам, да канца застало-  
ся верным ідэям калгаснага  
жыцця.

Як і ўесь беларускі народ, па  
закліку таварыша Сталіна, пад  
штодзінным кіраўніцтвам Кому-  
ністычнай партыі большэвікоў  
Беларусі, працоўнае сялянства  
нашай рэспублікі з першага дня  
Літнінай вайны бязлітасна біла  
німецкіх захопнікаў, цверда ве-  
рыўши, што наступніць дзень вы-  
зваленія. І гэты шчаслівы дзень  
пришоў. Беларуская зямля вы-  
звалена ад німецка-фашысцкіх  
захопнікаў.

Вось чаму калгаснікі так друж-  
на, арганізавана ўбіраюць ура-  
джаю. Вораг панёс вялікі разбу-  
рэнні сельскай гаспадарцы. Але  
калгаснікі не палохаюцца ця-  
жкасцей, яны вераць у калектыв-  
ную сілу працы, іх шматлікія па-  
сядзеннія да падаўнага, увага боль-  
шэвіцкай партыі і савецкай  
улады.

Радасныя весткі аб пасляховай  
уборцы ўраджаю, аб дружнай ра-  
боце па выкананні дзяржавнага  
плана нарыхтовак паступаюць з  
усіх кантактў Беларусі.

Шырокая разгарнулася соця-  
лістычнае спаборніцтва за высо-  
каякансную ўборку ўраджаю ў  
калгасах Грэскага раёна. Калгас-  
нікі поўнасцю закончылі жніво-  
азімых, пасляхова разгортаюць  
жніво яровых, абламот і другія  
сельскагаспадарчыя работы. Мно-  
гія калгасы па-сапраўднаму рых-  
туюць глебу пад азімія, прысту-  
ші да выканання плана хлеба-  
паставак. Калгас імені Дзяр-  
жынскага здаў дзяржаве першыя  
дзе тоны і падрыхтаваў для ад-  
праўкі на склады Загоўзарно-  
шчынскіх чатыры тоны збожжа.

Соўгасы Палескай області за-  
кончылі ўборку і скірдаване  
жытія, арганізавалі масавы абламот.

Уборачныя работы праходзя-  
ць высокімі тэмпамі. Напры-

клад, соўгас «Астрагліды», які

згодна плана павінен быў убраць

жытія за 9 дзён, убраў за чатыры

дні.

Хутка і арганізавана праходз-

ць уборачныя работы ва многіх

калгасах Смаліяцкага раёна.

Няма такіх арцелей дзе на-

злажана масавас перавыкананне

поры выпрацоўкі. Начаўся маса-

вы абламот і здача хлеба дзяр-  
жаве.

Такіх фактаў вельмі многа.  
Але першыя поспехі не павінны  
ускорыць нам галаву. Трэба ра-  
шуча змагацца з настроемі bla-  
гудуша і самасупакашеніем.  
Партышыя і савецкія арганіза-  
ціі, земельныя органы павінны  
падтрымаваць вытворчы  
ўздым калгаснікаў, падцягнуць  
адстаючых, каб з кожным днём  
нарашчваць тэмпы ўборачных ра-  
бот. Задача заключаецца ў тым,  
каб убраць ураджай у ёсці сяля-  
тэрміны і без страт, своечасова  
выкананіць планы нарыхтовак  
сельскагаспадарчых прадуктаў.

Цяпер на вёсцы самы напру-  
жаны час. Наступнілі рашаючы  
дні ўборкі. А ўборка не церпіц  
марудніасці.

Кожны стражчані

дзень змяншае ўраджай. Аб ём

сельскагаспадарчых работ цяпер

выключыць вялікі. Трэба, як мага

хутчэй закончыць уборку азімых.

Выспываюць яравыя збожжавыя,

ўзён. Трэба арганізаваць возвозку

ураджаю і яго абламот. Зусім ма-

ла часу засталося да пачатку

слабы азімых. Трэба мабіліза-

ць усе сілы на выкананне пер-

шай запаведі кожнага калгаса,

калгасніка, усяго працоўнага ся-  
лянства — своечасова выкананіць

планы дзяржавных нарыхтовак  
сельскагаспадарчых прадуктаў.

Ні адну з пералічаных работ

нельга адкладаць. Значыць за-

дзялаць заключацца ў тым, каб

правільна спалучыць усе віды

сельскагаспадарчых работ. А гэта

магчыма толькі на аснове ўме-  
лай арганізацыі працы, максі-

мальна выкарыстания жывога

цягла і машын і правільнай рас-

станоўкі людзей. Індывідуальная

здрэздельчына, своечасовая давя-  
дзенне норм выпрацоўкі да кожнага

калгасніка і калгасніцы, заахвочванне

передавікоў забяспечыць поспех уборкі і хлебана-

ставак.

Барацьба за ўраджай, барацьба

за хлеб — ёсць барацьба за хуткі

разгром німецка-фашысцкіх за-

хопнікаў. Няма цяпер для калгас-

най вёсکі больш пачаснай зада-

чы, чым своечасовая, без страт,

уборка ўраджаю і акуратнае вы-

кананне сваіх абавязкаўстваў

перед савецкай дзяржавай. Трэба,

каб усе калгаснікі, усе тружені-

кі вёсکі былі прасякнуты ідэяй

барацьбы за своечасовую ўборку

і захаванне ўраджаю, за ўзорнае

выхікананне абазвязакаў перед дзяр-  
жавай. Іменна гэтаму павінна

быць падпрадавана ўся арганіза-

цыйная і палітычная работа на

вёсцы. Іменна тут насы комуні-

сты і комсомольцы могуць і павінны

ўзімаць масы калгаснікаў на пра-

цоўнай подвігі.

Усе на барацьбу за своечасо-

вую ўборку ўраджаю, за ўборку

без страт! Усе на барацьбу за

своечасове выхікананне абавязкаў-

стваў перед роднай савецкай дзяр-  
жавай!

Адраджэнне разбуранай ворагам народнай гаспадаркі —  
эта самая дзейсная дапамога нашай герайчай наступаю-  
чай Чырвонай Армії.

Хутчэй-ж адвонім беларускую прамысловасць, калгасы  
і соўгасы, ачагі науки і культуры!

Усе сілы нашага народа — на герайчную падтрымку  
Чырвонай Арміі ў яе барацьбе за канчатковы разгром  
гітлераўскай Германіі!

## СОВЕТУ НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БЕЛАРУСКАЙ СОВЕЦКАИ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАІ РЭСПУБЛІКІ ЦЭНТРАЛЬНАМУ КАМІТЭТУ КОМУНІСТЫЧНАІ ПАРТЫІ (БОЛЬШЭВІКОУ) БЕЛАРУСІ

Працоўныя вызваленага Ві-  
цебска, партызаны і парты-  
занкі Віцебскай обласці, са-  
браўшыся на мітынг, шлюць  
сваё гарачае прывітаннне ўрад-  
жу Беларускай Савецкай Со-  
цыялістычнай Рэспублікі і Цэн-  
тральному Камітэту Комуні-  
стычнай Партыі (большэвікоў)

Беларусі — баявому кіраўніку  
барацьбы беларускага народа

Цяжка ўспомніць аб паку-  
тах і здзеках, аб зладзянях,  
якія нарабілі нашаму народу,

нашым гарадам і сёlam німец-  
ка-фашысцкія людаеды за час  
акупаціі Віцебшчыны.

Яны ўзарвалі, спалілі насы-  
заводы, фабрикі, інстытуты,  
клубы, тэатры, школы, боль-  
ніцы і амаль усе жыллёвіе  
дамы ў нашым родным Віцеб-  
ску, у Полацку, Суражы, Асві-  
е, Лёзна, Гарадку, Расо-  
нах і другіх раённых цэнтрах.

Больш 200.000 нашага міра га-  
саўцкага насельніцтва — дзе-  
сяці тысяч амаль пада-  
змучы німецкія каты. Кроў

стыне ў жылах ад перажытых  
жахаў, катаўшыя і здзекаў,  
якія ўчынялі гітлераўскія ба-  
ндыты над нашым народам.

Подлъя німецкія захопнікі  
хацелі занявіць наш народ, а-  
німечыць і ператварыць яго

у горадзе патрыёты-партызаны  
забілі німецкага каменданта

города, бургамістра города,  
рэдактара фашысцкай газеты  
і рад другіх гітлераўскіх чы-  
нуків любоў да радзімы і вя-  
лікага роднага Сталіна. Але

вораг жорстка праціўляўся. Уся

Віцебшчына стала арэнай на-  
роднай партызанскай барацьбы.

Па залежнасці народнай

партызанскай барацьбы ў горадзе

Віцебску і ўсіх іншых

храбры, горды, свабодалюбі-  
ві вы беларускі народ і разлучы-  
ла яго з родным вялікім рус-  
кім, украінскім і другімі наро-  
дамі нашага вялікага Савец-  
кага Саюза.

У гэтыя дні радасці нашага  
вызваленія, у дні вялікіх пера-  
мот Чырвонай Арміі над ні-  
мецка-фашысцкімі ордамі, ка-  
лі блізка час поўнага, выгнан-  
ня іх з савецкай зямлі, мы за-  
пэўняем Урад і Цэнтральны Ка-

мітэту Комуністычнай Пар

# Ад Советскага Інформбюро

## З аператыўнай зводкі за 9 жніўня

На працягу 9 жніўня на паўночным заходзе ад горада РЭЗКНЕ (РЭЖЫЦА) нашы войскі працягнулі весці наступальны бой, у ходзе якіх занялі больш 30 населеных пунктаў і сярод іх ПАЛЬВАРКА, ГАРЫЭ, МАУРЫ, ПУРНА-ВІЭШЫ, ЛЯУДОНА.

На паўночным заходзе ад горада ДАЎГАУПІЛС (ДЗВІНСК) нашы войскі, працягнуло наступление, з баямі занялі больш 250 населеных пунктаў, у тым ліку МЕНЬЦЕ, ЗАДЗІНАНІ, ВАГАЛІ, КАЛНАРАЦЕНІ, УЖУБАЛЯ, НЯРЭТА, АЛАЦІНІ, ЦЯКУРЫ, АЗОЛІ і чыгуначныя станцыі БЕРЗАЛЕ, НЯРЭТА, РЭМПІ, ЛОНС.

На заходзе і на паўднёвым заходзе ад горада ІЕЛГАВА (МІТАВА) нашы войскі з баямі прасоўваліся ўперад і занялі больш 200 населеных пунктаў, у тым ліку АУСАТУ, БЭНЭ, ВЕГЕРАІ, МАНГАЧАН, КРУАПІЯЙ і чыгуначныя станцыі АБГУЛДЭ, ПЭНКУЛЕ, БЭНЭ.

На паўночным заходзе ад горада МАРЫАМПАЛЬ нашы войскі адбівалі контратакі буйных сіл пяхоты і танкаў праціўніка і нанеслі яму вялікія страты ў жывой сіле і тэхніцы.

На поўначы і на паўночным заходзе ад горада СЕДЛЕЦ нашы войскі, аднавіўшы наступление, авалодалі гарадамі САКАЛУЎ-ПАДЛЯСКІ, ВЕНГРАЎ, а таксама з баямі за-

нялі больш 150 другіх населеных пунктаў, сярод якіх буйныя населеные пункты БЯЛАБЖЭГІ, СЕРАЧЫН, ГЛЯРУЎ, ВУЛЬКА-МЕДЗІНСКА, ХМЕЛУЎ, РУХНА, КРЫПЫ, СОБАНЬ, ЯНУВЕК, ЯВОРЭК і чыгуначныя станцыі КОСТКІ, САКАЛУЎ-ПАДЛЯСКІ.

На заходзе ад горада САНДАМІР нашы войскі, перадольваючы супраціўленне і контратакі праціўніка, працягнулі весці бой на расширэнню плацдарма на левым беразе ракі ВІСЛА і занялі некалькі населеных пунктаў.

На заходзе і поўдні ад горада ДРАГАБЫЧ нашы войскі, працягнуло наступление, авалодалі раённымі цэнтрамі Драгабычскай обласці горадам СТАРЫ САМБОР, горадам СКОЛЕ, а таксама з баямі занялі больш 80 другіх населеных пунктаў, у тым ліку буйныя населеные пункты СТАР'ЯВА, ГОРНЫ і ДОЛЬНЫ БІЛІЧ, ЦЕРШУВА, ЗВУР, ОПАКА, СХОДНІЦА, СТАРЫ і НОВЫ КРАПІУНІК, РЫБНІК, БЖАЗА і чыгуначныя станцыі КАНЮХУЎ, ЛЮБЕНЬЦЕ, СКАЛЕ.

На другіх участках фронта — без істотных змен.

За 8 жніўня нашы войскі на ўсіх франтах падблі і знішчылі 120 нямецкіх танкаў. У паветраных баях і агнём зяньтнай артылерыі збіт 38 самалётў праціўніка.

## Аператыўная зводка за 10 жніўня

На працягу 10 жніўня на паўночным заходзе ад горада РЭЗКНЕ (РЭЖЫЦА) нашы войскі вялі наступальны бой, у ходзе якіх занялі некалькі населеных пунктаў і сярод іх Аркауны, Айзкуя, Аугулі, Грэтаны, Жывенэс, Яунземі і чыгуначную станцыю Дзелзава.

На заходзе і паўднёвым заходзе ад горада Крустпілс нашы войскі, працягнуло наступление, авалодалі павятовым цэнтрам Літоўскай ССР горадам Екабпілс, а таксама з баямі занялі больш 60 другіх населеных пунктаў і сярод іх Броды, Біржы Міцеланы, Вісітэ, Брангайлі, Скружы, Рочэні, Апалі і чыгуначныя станцыі Даўгава, Алдаунэ, Вісітэ, Варнава.

На паўночным заходзе і заходзе ад горада Каунас нашы войскі з баямі прасоўваліся ўперад і авалодалі павятовым цэнтрам Літоўскай ССР горадам Расейней (Расіеня), а таксама занялі больш 40 другіх населеных пунктаў, у тым ліку Катуғіны, Латынішкі, Раудоны, Благаславеніста, Місурка, Ашмуцэ, Валюле.

На паўночным заходзе ад горада Марыампаль нашы войскі адбівалі атакі буйных сіл пехоты і танкаў праціўніка і нанеслі яму вялікія страты ў жывой сіле і тэхніцы.

На паўднёвым заходзе ад горада Беласток нашы войскі, фарсіраваўшы раку Нараў, з баямі занялі больш 50 населеных пунктаў, сярод якіх буйныя населеные пункты Ванева, Кавалеўшчызна, Старая і Новая Луяніка, Яблонава, Ляхі, Дронгі, Здроды і чыгуначныя станцыі Раціборы Новыя, Сокалы.

На поўначы і паўночным заходзе ад горада Седлец нашы войскі працягнулі весці наступальны бой, у ходзе якіх занялі больш 30 населеных пунктаў, у тым ліку буйныя населеные пункты Стэрдыны, Жалезыні, Ліў, Чарвонка, Скажы, Чарнаглуў, Станіславаў.

На заходзе ад горада Сандамір нашы войскі, адбіваючы контратакі пехоты і танкаў праціўніка, працягнулі весці бой па паўнірэнню плацдарма на левым беразе ракі Вісла і занялі больш 60 населеных пунктаў, сярод якіх буйныя населеные пункты Пенчыны, Гайцуў, Браткуў, Мадлібожыцэ, Іваніска, Бацькавіцэ, Піоркуў, Лагуў, Садкуў, Радастуў, Ракуў, Ханьча і чыгуначныя станцыі Воля Малкоўска, Ракуўкі.

На заходзе і паўднёвым заходзе ад горада Драгабыч нашы войскі, перамагаючы супраціўленне і інжынерныя загароды праціўніка ў прадгор'ях Карпат, з баямі прасоўваліся ўперад і авалодалі раённым цэнтрам Драгабычскай обласці Падбуж, а таксама занялі больш 40 населеных пунктаў, у тым ліку буйныя населеные пункты Ліскаватэ, Кросценка, Валошынава, Лайраў, Топальница, Тужэ, Ластуўкі, Ясоніка Масіова і чыгуначныя станцыі Кросценка, Топальница.

На другіх участках фронта — без істотных змен.

За 9 жніўня нашы войскі на ўсіх франтах падблі і знішчылі 199 нямецкіх танкаў. У паветраных баях і агнём зяньтнай артылерыі збіт 61 самалёт праціўніка.

\* \* \*

На заходзе і паўднёвым заходзе ад горада Каунас (Коўна) нашы войскі працягнулі наступление. Часці Н-скага злучэння, якія дзейнічаюць у цяжкіх умовах ляскі-балоцістай мясцовасці, прасунуліся на 15 кілометраў і авалодалі горадам Екабпілс. Захоплены трафеем і палоннымі. На адным участку нашы часці ўзялі ахвады, зрабілі ахвады манеўр і адразу зрабілі ахвады немцаў шляхі адуходу. Імклівымі ўдарами вораг быў прыціснуты да рагі Заходняя Дзвіна і знішчан. Многа немцаў утапілася.

\* \* \*

На паўночным заходзе ад

нялі больш 150 другіх населеных пунктаў, сярод якіх буйныя населеные пункты БЯЛАБЖЭГІ, СЕРАЧЫН, ГЛЯРУЎ, ВУЛЬКА-МЕДЗІНСКА, ХМЕЛУЎ, РУХНА, КРЫПЫ, СОБАНЬ, ЯНУВЕК, ЯВОРЭК і чыгуначныя станцыі КОСТКІ, САКАЛУЎ-ПАДЛЯСКІ.

На заходзе ад горада САНДАМІР нашы войскі, перадольваючы супраціўленне і контратакі праціўніка, працягнулі весці бой на расширэнню плацдарма на левым беразе ракі ВІСЛА і занялі некалькі населеных пунктаў.

На заходзе і поўдні ад горада ДРАГАБЫЧ нашы войскі, працягнуло наступление, авалодалі раённымі цэнтрамі Драгабычскай обласці горадам СТАРЫ САМБОР, горадам СКОЛЕ, а таксама з баямі занялі больш 80 другіх населеных пунктаў, у тым ліку буйныя населеные пункты СТАР'ЯВА, ГОРНЫ і ДОЛЬНЫ БІЛІЧ, ЦЕРШУВА, ЗВУР, ОПАКА, СХОДНІЦА, СТАРЫ і НОВЫ КРАПІУНІК, РЫБНІК, БЖАЗА і чыгуначныя станцыі КАНЮХУЎ, ЛЮБЕНЬЦЕ, СКАЛЕ.

На другіх участках фронта — без істотных змен.

За 8 жніўня нашы войскі на ўсіх франтах падблі і знішчылі 120 нямецкіх танкаў. У паветраных баях і агнём зяньтнай артылерыі збіт 38 самалётў праціўніка.

На паўночным заходзе ад горада Марыампаль нашы войскі працягнуло наступление, авалодалі павятовым цэнтрам Літоўскай ССР горадам Екабпілс, а таксама з баямі занялі больш 60 другіх населеных пунктаў і сярод іх Броды, Біржы Міцеланы, Вісітэ, Брангайлі, Скружы, Рочэні, Апалі і чыгуначныя станцыі Даўгава, Алдаунэ, Вісітэ, Варнава.

На паўночным заходзе і заходзе ад горада Каунас нашы войскі з баямі прасоўваліся ўперад і авалодалі павятовым цэнтрам Літоўскай ССР горадам Расейней (Расіеня), а таксама занялі больш 40 другіх населеных пунктаў, у тым ліку Катуғіны, Латынішкі, Раудоны, Благаславеніста, Місурка, Ашмуцэ, Валюле.

На паўночным заходзе ад горада Марыампаль нашы войскі адбівалі атакі буйных сіл пехоты і танкаў праціўніка і нанеслі яму вялікія страты ў жывой сіле і тэхніцы.

На паўднёвым заходзе ад горада Беласток нашы войскі, фарсіраваўшы раку Нараў, з баямі занялі больш 50 населеных пунктаў, сярод якіх буйныя населеные пункты Ванева, Кавалеўшчызна, Старая і Новая Луяніка, Яблонава, Ляхі, Дронгі, Здроды і чыгуначныя станцыі Раціборы Новыя, Сокалы.

На поўначы і паўночным заходзе ад горада Седлец нашы войскі працягнуло весці наступальны бой, у ходзе якіх занялі больш 30 населеных пунктаў, у тым ліку буйныя населеные пункты Стэрдыны, Жалезыні, Ліў, Чарвонка, Скажы, Чарнаглуў, Станіславаў.

На заходзе ад горада Сандамір нашы войскі, адбіваючы контратакі пехоты і танкаў праціўніка, працягнулі весці бой па паўнірэнню плацдарма на левым беразе ракі Вісла і занялі больш 60 населеных пунктаў, сярод якіх буйныя населеные пункты Пенчыны, Гайцуў, Браткуў, Мадлібожыцэ, Іваніска, Бацькавіцэ, Піоркуў, Лагуў, Садкуў, Радастуў, Ракуў, Ханьча і чыгуначныя станцыі Воля Малкоўска, Ракуўкі.

На паўднёвым заходзе ад горада Беласток нашы войскі, у выніку ўпорных баёў, працягнуло наступление, авалодалі павятовым цэнтрам Літоўскай ССР горадам Екабпілс, а таксама занялі больш 60 населеных пунктаў і сярод іх Броды, Біржы Міцеланы, Вісітэ, Брангайлі, Скружы, Рочэні, Апалі і чыгуначныя станцыі Даўгава, Алдаунэ, Вісітэ, Варнава.

На паўночном заходзе ад горада Седлец нашы войскі, адбівалі атакі буйных сіл пехоты і танкаў праціўніка і нанеслі яму вялікія страты ў жывой сіле і тэхніцы.

На паўднёвом заходзе ад горада Беласток нашы войскі, фарсіраваўшы раку Нараў, з баямі занялі больш 50 населеных пунктаў, сярод якіх буйныя населеные пункты Ванева, Кавалеўшчызна, Старая і Новая Луяніка, Яблонава, Ляхі, Дронгі, Здроды і чыгуначныя станцыі Раціборы Новыя, Сокалы.

На поўначы і паўночном заходзе ад горада Седлец нашы войскі працягнуло наступальны бой, у ходзе якіх занялі больш 30 населеных пунктаў, у тым ліку буйныя населеные пункты Стэрдыны, Жалезыні, Ліў, Чарвонка, Скажы, Чарнаглуў, Станіславаў.

На заходзе ад горада Сандамір нашы войскі, адбіваючы контратакі пехоты і танкаў праціўніка, працягнулі весці наступальны бой, у ходзе якіх занялі больш 60 населеных пунктаў, сярод якіх буйныя населеные пункты Пенчыны, Гайцуў, Браткуў, Мадлібожыцэ, Іваніска, Бацькавіцэ, Піоркуў, Лагуў, Садкуў, Радастуў, Ракуў, Ханьча і чыгуначныя станцыі Воля Малкоўска, Ракуўкі.

На паўднёвом заходзе ад горада Беласток нашы войскі, у выніку ўпорных баёў, працягнуло наступление, авалодалі павятовым цэнтрам Літоўскай ССР горадам Екабпілс, а таксама занялі больш 60 населеных пунктаў і сярод іх Броды, Біржы Міцеланы, Вісітэ, Брангайлі, Скружы, Рочэні, Апалі і чыгуначныя станцыі Даўгава, Алдаунэ, Вісітэ, Варнава.

На паўночном заходзе ад горада Седлец нашы войскі працягнуло наступальны бой, у ходзе якіх занялі больш 30 населеных пунктаў, у тым ліку буйныя населеные пункты Стэрдыны, Жалезыні, Ліў, Чарвонка, Скажы, Чарнаглуў, Станіславаў.

На заходзе ад горада Сандамір нашы войскі, адбіваючы контратакі пехоты і танкаў праціўніка, працягнулі весці наступальны бой, у ходзе якіх занялі больш 60 населеных пунктаў, сярод якіх буйныя населеные пункты Пенчыны, Гайцуў, Браткуў, Мадлібожыцэ, Іваніска, Бацькавіцэ, Піоркуў, Лагуў, Садкуў, Радастуў, Ракуў, Ханьча і чыгуначныя станцыі Воля Малкоўска, Ракуўкі.

На паўднёвом заходзе ад горада Беласток нашы войскі, фарсіраваўшы раку Нараў, з баямі занялі больш 50 населеных пунктаў, сярод якіх буйныя населеные пункты Ванева, Кавалеўшчызна, Старая і Новая Луяніка, Яблонава, Ляхі, Дронгі, Здроды і чыгуначныя станцыі Раціборы Новыя, Сокалы.

На поўночном заходзе ад горада Седлец нашы войскі працягнуло наступальны бой, у ходзе якіх занялі больш 30 населеных пунктаў, у тым ліку буйныя населеные пункты Стэрдыны, Жалезыні, Ліў, Чарвонка, Скажы, Чарнаглуў, Станіславаў.

На заходзе ад горада Сандамір нашы войскі, адбіваючы контратакі пехоты і танкаў праціўніка, працяг

# УБІРАЦЬ УРАДЖАЙ ХУТКА І БЕЗ СТРАТ!

## Закончылі жніво азімых

РЭСК. (Ад нашага спец.) Паміж калгасамі раёна разгорнута соцывалістичнае сіборніцтва па лепшаму і хутчашаму правядзенню ўборкі ўраджаю. Першымі ў області якасы раёна закончылі жніво азімых. Цяпер усюды ідзе зіска з поля снапоў, абмалот ніво яравых.

Яканса праведзена ўборка азімых на плошчы 55 гектараў у калгасе «Сталінец», Грэскага сельсовета. Усё жыта калгаснікі зvezлі ў гумны і праводзяць цяпер яго абмалот.

Першыя дзве тоны збожжа новага ўраджа здаў дзяржаве ў лік абавязковых збожжа паставак калгас імені Дзяржынскага, Пакрашэўскага сельсовета. Для адпраўкі на склады Загатзярно ў гэтым калгасе падрыхтаваны яшчэ чатыры тоны збожжа.

— Датэрмінова выконаючы дзяржавы збожжапастаўкі, — заяўляючы калгаснікі, — мы тым самым дапамагаем Чырвонай Арміі яшчэ лепш біць раненага фашысцкага звера.

**В. ЦЯРЭШЧАНКА.**

## Здаюць хлеб дзяржаве

КАЛІНКАВІЧЫ, 10 жніўня. (БЕЛТА). Калгаснікі раёна з і ў дзень павышаюць тэмп ўборкі ўраджаю і здачы зборка дзяржаве. Сельгасарці Галіцкага, Гразавіцкага, Сарскага і іншых сельсоветаў поўнасцю закончылі ўборку азімых і разгарнулі абмалот.

Добра ідзе работа ў сельгасарці «Калектывіст». Тут праца разгорнута брыгадамі і індывідуальнае спаборніцтва. Калгасніца Пелагея Калкова і жонка франтавіка

тацьняна Захарава, спаборнічаючы паміж сабой, выконваючы кожная дзённыя нормы на 300 процентаў.

Калгаснікі раёна ўжо здалі дзяржаве звыш 15 тысяч пудоў збожжа.

\*\*  
БРАГІН 10 жніўня. (БЕЛТА). Сельгасарці імені Тэльмана першая ў раёне поўнасцю разлічылася па дзяржавных пастаўках збожжа. Калгасы раёна ўжо даставілі на пункт Загатзярно звыш 300 тонаў жыта.

\*\*  
ЛУХАВІЧЫ, 10 жніўня. (БЕЛТА). На калгасных агрохатах паспявіа гародніна. Пасялі масавая ўборка яе. Калгас «Асоавіхім» першым у

раёне здаў на склад «Пладагародніна» поўтоны ранній капусты, 700 кілаграмаў гуркоў і цэнтнер памідораў.

## АДРАДЖАЕЦЦА КАЛГАСНАЕ ЖЫЩЕ

ВІЛЕЙКА, 10 жніўня (БЕЛТА). Немцы разбурылі 145 калгасаў Вілейскай обласці. 320 памешчыкаў сталі ўладары лепшай пахаці, сенажаці і выганаў.

З першых дзён вызвалення обласці ад нямецкіх захопнікаў пачалося аднаўленне калгасаў. У прауленні арцелей калгаснікі выбіраюць правераных людзей. Звыш 20 партызан з'яўляюцца старшынямі калгасаў і сельскіх советаў.

Дружна ідзе ўборка ўраджаю. Звыш вясмы тысяч гектараў жыта ўбрана ў першыя дні. Зараз праходзіць абмалот. Жадаючы дапамагчы наступаючай Чырвонай Арміі, калгаснікі першыя тоны збожжа здаюць дзяржаве. Двасццаць тон збожжа першага амалоту здали калгаснікі Радашковіцкага раёна. Да здачи збожжа дзяржаве прыступілі калгасы Ашмянскага, Крывіцкага і іншых раёнаў.

## КАЛГАСЫ ГОМЕЛЬШЧЫНЫ ПАЧАЛАІ ЦЕРАБЛЕННЕ ІЛЬНУ

У большасці калгасаў Гомельскай обласці пачалося церабленне ільну. Першыя 30 гектараў убрали калгаснікі сельгасарці імені Кірава, Уваравіцкага раёна. У калгасе «Чырвоны маяк», гэтага ж раёна, выцераблена 28 гектараў ільну.

## ЗАКОНЧЫЛІ УБОРКУ ЖЫТА

СВЯЦІЛАВІЧЫ, 9 жніўня. (БЕЛТА). Калгасы раёна закончылі ўборку жыта. Зараз разгарнуўся масавы абмалот. Лепшас збожжа калгаснікі здаюць дзяржаве. Перадавыя сельгасарці «Гарадок», «Звязда», «Хваль» закончылі выкананне абавязковых збожжапаставак.

даспяваюць авёс, яравая пшаніца.

— У нас усё ідзе сваёй чаргой, — гаворыць старшыня арцелі Іван Шманай. Ён паказвае аbstаліваны пад гумно кароўнік (гумны немцы спалілі перад адступленнем). Вакол густа стаяць бабкі жыта, унутры гудзіць конная малатарня, тратышыць веялка. Увесе час на сядзібу прыяджаюць вазы з снапамі жыта. Іх складваюць у другім гумне. Звозка жыта ў калгасе хутка будзе закончана.

— Вось такі канвеер у нас заведзены амаль з самага пачатку жніва, — гаворыць старшыня і падстадаўляе прыгаршні пад веялку, напаўняе іх сухім буйным зернем.

— Такога збожжа здали дзяржаве ўжо дзве тоны. Першымі ў Мінскім сельскім раёне здали. Якасць збожжа прызнана добра. Цяпер штодзённа накроўвася на склады па адной тоне жыта.

— А колькі-ж вам трэба здаваць?

— Дакладна не ведаю. Раёны не прыслаў паведамлення на абавязковыя пастаўкі. Нешта марудзяць там. Здаем па-старому, як да вайны.

Добра арганізавана праца калгаснікаў на жніве. Уведзена группавая і індывідуальная здзельшчына. Яна садзейнічае «бараду». Потым, выастаўшы спіны, выціраюць вару пот і запіваюць песню. Дімі з півучым шчабітанем і пранесіцца хмаркі шпагі. І чуюш голас палёў радзі-

## БІТВА ЗА БЕЛАРУСЬ

На лекцыі генерал-лейтэнанта А. В. Сухамліна

4 жніўня ў Акіябрскім зале Дома Саюзаў адбылася публічная лекцыя генерал-лейтэнанта А. В. Сухамліна «Бітва за Беларусь», арганізаваная Лекцыйным бюро пры Камітэце па справах вышэйшай школы пры СНК СССР.

Спініўшыся ў пачатку лекцыі на ваенных, палітычных і зневінепалітычных выніках трох год Вялікай Айчыннай вайны совецкага народа супрощы нямецка-фашысцкіх захопнікаў, лектар указае, што летніе наступленне 1944 года Чырвонай Арміі праводзіцца ў стратэгічнай аbstаноўцы, якая карэнным чынам адрозніваецца ад аbstаноўкі папярэдніх кампаній.

Воля Совецкага Вярхоўнага Галоўнага камандавання, ініцыятыва Чырвонай Арміі безраздзельна пануе на палях Айчыннай вайны.

Ваенна-стратэгічнае і палітычнае значэнне тэрыторыі, на якой разгортаюцца асноўныя аперациі Чырвонай Арміі ў летній кампаніі 1944 года, састаіць у тым, што праз яе пралягаюць важнейшыя шляхі да буйнейших палітыка-адміністрацыйных і ваенна-прамысловых цэнтраў Германіі.

Акупіраваўшы ў 1941 г. Прывалтыкі і Беларусь, немцы адразу прыступілі да ўзвядзення на захопленай тэрыторыі інженерных умацеванняў і магутных абараняльных збудаванняў. Нямецка-фашысцкіе камандаванне з фанабэрystым баўхальствам гаварыла, аб рэзаны, ім моцна закрыты шляхі адступлення. Яшчэ раз зняславіла сябе шаблонная тактыка і авантурысцкая стратэгія немцаў, перацягнушы свае сілы і недацінушы сілы і магчымасці працдуніка.

У летнім наступленні Чырвонай Армії знайшла сваё асаблівіць іскравае выражэнне падсаносная Сталінская творчая стратэгія.

Таварышу Сталіну, вялікаму правадыру і палкаводцу належыць выключная заслуга ў арганізацыі і правядзенні бяспрывкладных у гісторыі войнаў наступальных апераций. У сталінскай школе ваенна-майстэрства вырасла выдатная плеяда ваеначальнікаў, якія ўмелі і міжна выконваюць прадначартані свайго вялікага палкаводца і стратэга.

З вялікай радасцю і гордосцю сустэрэлі совецкі народ і Чырвонай Армія гістарычны. Указ Прэзідымума Вярхоўнага Совета СССР аб узнагароджанні Маршала Советскага Саюза І. В. Сталіна за выключную заслугі ў арганізацыі і правядзенні наступальных апераций Чырвонай Арміі, якія прывялі да буйнейшага паражэння германскай арміі і да карэнай змены на фронце барацьбы з нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў карысць Чырвонай Арміі, — ордэнам «Победа».

— Народ і Армія, — гаворыць у канцы лекцыі генерал-лейтэнант Сухамлін, — узнагароджанне свайго вялікага палкаводца адзначаюць новымі славіні перамогамі на палях бітвы і новымі працоўнымі подвігамі. Совецкі народ і наша доблесная Чырвоная Армія, поўныя рашучаснай падвойці, па-траоць намаганні, каб хутчэй і назаўсёды знішчыць ворага, каб дабіць раненага фашысцкага звера ў яго ўласнай бярэзі.

Мікола Вішнеўскі.

